

зировать их морально-философский смысл, чтобы заставить современников посмотреть на свою жизнь с позиции Добра и Зла.

Література

1. Біблія: книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — Изд. Моск. Патриархии, 1956–1968.
2. Головчинер В. Е. Эпический театр Евгения Шварца / В. Е. Головчинер. — Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1992.
3. Курейчик, А. Потерянный рай / А. Курейчик: сб. пьес Исповедь Пилата. — Минск: «Мэджик Бук», 2006.
4. Синило, Г. В. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета) / Г. В. Синило. — Минск, 1998.
5. Сініла, Г. В. Біблія як феномен культури і літаратуры / Г. В. Сініла. — Мінск., 2003. — Ч. 1. Духоўны і мастацкі свет Торы: Кніга Быцця.

Людміла Карпава (Мінск)

КУЗЬМА ЧОРНЫ І ІВАН ПТАШНІКАЎ: КАНЦЭПЦЫЯ ЧАСУ

Наша айчыннае літаратуразнаўства неаднойчы падкрэслівала, што кардынальнымі праблемамі даследавання існасці XX ст. заўсёды заставаліся час і мараль, асаба і трагічныя «зломы гісторыі». Менавіта трагізмам і гераізмам вогненных дзён згадваецца Вялікая Айчынная вайна, якая сёння ўяўляеца ўжо далёкай гісторыяй. Аднак яна працягвае жыць у генний памяці беларусаў, напамінаючы і напамінаючы, якіх неймаверных духоўных высілкаў каштавала рэалізацыя права на жыццё, каштавала самаахвярная мужнасць у імя Вялікай Перамогі.

Дзякуючы ўнікальнаму мастацкаму зроку не аднаго пакалення творцаў, набліжаюцца, аднаўляюцца і набываюць адзнакі канкрэтных рэалій тыя далёкія падзеі ваеннага ліхалецця.

Не малую лепту ў гэту пачэсную справу ўнёс класік беларускай літаратуры — Кузьма Чорны. Яго антымілітарысцкія творы, напісаныя ў вайну і пра вайну, месцяць у сябе і праўдзівы паказ народнага супраціву фашысцкай навале, і трагізм ваенных будняў, і філасофскае асэнсаванне жорсткага часу, і моцнуюю повязь прыватнага лёсу дзейных асоб з глыбіннымі праблемамі нацыянальнага жыцця, і тонкае пранікненне ў духоўны свет чалавека на вайне.

Арыентацыя на лепшыя здабыткі рускай і сусветнай класікі, пераасэнсаванне іх дазволілі К. Чорнаму заставацца самабытным нацыянальным маастаком-наватаром і, у першую чаргу, у ваенныя раманістыцы — вышэйшым яго творчым дасягненні. Ды і нястомныя маастакія пошукуі празаіка, якія прывялі яго да стварэння ваенных раманаў, рабілі дабратворны ўплыў не толькі на яго літаратурных паплечнікаў, а і тых, хто ішоў на змену, бо былі плённыя.

Уплыў твораў і асобы Кузьмы Чорнага на айчынную прозу адчуваўся, зразумела, даўно. Але харектэрна, што сіла гэтага ўплыву мацнела з гадамі, дазволіўшы нацыянальнаму эпічнаму слову пра вайну стаць пачутым не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі. Водгулле ж, якое знайшлі чорнаўскія

творы ў літаратурнай практыцы беларускіх празаікаў, цяжка пераацаніць. Яны атрымалі як бы сваё другое жыщё.

Іван Пташнікаў — творца, прадстаўнік так званай паглыблена псіхалагічнай плыні ў нацыянальнай прозе, заявіў пра сябе, калі, падводзячы вынікі дасягнутаму, краіна зноў ацэнвала пройдзены ёю шлях — пераадоленая цяжкасці, перамогі. У мастацкай літаратуры гэта знаходзіла сваё выяўленне ў павышанай увазе да гісторыка-літаратурных тэм, у імкненні нанава асэнсаваць трагічны час усталівання савецкай улады, гадоў калектывізацыі і, зразумела, падзеі Вялікай Айчыннай вайны, якая так дорага каштавала чалавечству і ў выніку якой карэнным чынам змянілася жыщё многіх народаў.

Схільны да абагульнення, чуйны да патрэб часу, І. Пташнікаў не мог застацца і не застаўся ў баку ад гэтага. Ён, як і І. Чыгрынаў, В. Адамчык, Б. Сачанка, М. Стральцоў, В. Казько, а таксама многія маладзейшыя, непасрэдна не ўдзельнічаў у Вялікай Айчыннай, але дзіцячыя ўспаміны, спусташэнні, што прынесла вайна, ляглі на сэрца, стаялі перад вачыма, нават з днямі набыва-лі моц. Абапіраючыся на мастакоўскія здабыткі сваіх папярэднікаў і старэйшых сучаснікаў, асэнсоўваючы гэтыя здабыткі згодна свайго сацыяльнага і культурнага досведу, ён стварыў выдатныя творы, прысвечаныя той вялікай вайне. Празаік павёў размову з чытачом ад імя свайго пакалення, а адсюль, як справядліва зазначыў І. Навуменка, «непаўторнае бачанне свету, радасці і горыч», якія выпалі на долю яго аднагодкаў [3, с. 52].

Асабістая памяць вайны, імкненне як мага глыбей пранікнуць у законы развіцця рэчаіннасці, па-філасофску асэнсаваць іх і знайсці адпаведна ўсяму гэтаму скандэнсаваныя формы вобразнасці ператварылі першапачатковую рэальнасць (рэальнасць асабіста ўбачаную, пражытую, што і сёння сніцца, прымушае мацней стукаць сэрца) у рэальнасць высока мастацкую.

Згушчанасць падзеі, інтэнсіўнасць духоўнага жыцця дзейных асоб — уласцівія адзнакі ваенных аповесцей І. Пташнікава, дзе абрачная тэма звычайна рэалізуецца ў сітуацыях, пры якіх яго героі адарваны ад звыклага асяроддзя і знаходзяцца ў выключна трагічных абставінах. Не шмат у творах і батальных карцін, але ні першае, ні другое не перашкаджае пісьменніку ўбачыць і паказаць вайну, якую вядуць яго героі, як народную, убачыць і паказаць, што сапраўдны яе герой — пакутны народ, які не можа жыць побач з занявольнікамі. Трагізм ваеннаса часу І. Пташнікаў звычайна раскрывае праз паказ жахлівага становішча, у якое трапляюць самыя безбаронныя — жанчыны, падлеткі, дзеці, якіх пісьменнік любіць пяшчотна, моцна.

Увага да нораву, характару герояў, узмоцненая ўвага да іх душэўных змаганняў уласцівы І. Пташнікаву. Асабліва характэрны яны для аповесці «Тартак», дзе драматызм абставін (спалены лёс жыхароў вёскі Дальва) выключна абвостраны, як абвостраны і пачуцці дзейных асоб, у якіх жыве здзіўляючыя сіла жыцця, сіла супраціўлення жахлівым абставінам (дарэчы, такое назіраецца і ў ваенных апавяданнях І. Мележа, М. Лупсякова). Трагедыю народа аўтар акрэсліў праз ідывідуальныя чалавечыя абліччы і «даў адчуць усю чалавечую ўнікальнасць кожнага персанажа, даў магчымасць зразумець, што з кожным з іх памірае і што ў выніку страчвае жыццё» [1, с. 505]. І падаецца ўсё

гэта без патэтыкі, нават свядома зніжана, з перанясеннем увагі на бытавыя дэталі. Узмацняеца ж карціна іншымі спосабамі. Адной з асаблівасцей творчай індывідуальнасці І. Пташнікаў з'яўляеца ўменне знаходзіць незвычайнае ў звычайнім, прыкметнае ў непрыкметным. Вось гэтым і кампенсуеца адсутнасць паэтыкі. Эвалюцыя мастацкага мыслення празаіка ішла як «пад знакам панавання лірычнай, эмацыянальнай «вясковай прозы», так і «пад уплывам беларускай вясковай традыцыі, якая знайшла сваё яркае ўласбліжэнне не толькі ў класічных творах беларускай літаратуры, але і ў сучаснікаў Пташнікаў — І. Мележа, А. Чарнышэвіча, М. Лобана, П. Пестрака і іншых» [2, с. 29].

І. Пташнікаў адзін з першых у беларускай літаратуры асэнсаваў падзеі вайны апасродкавана. Так, вайна прысутнічае ў яго аповесці «Лонва», хоць дзея і адбываеца тут у пасляваенны час. І на ёй можа больш наглядна, чым на пазнейшых творах пісьменніка, стала відаць, куды далей ён пойдзе, расправоўваючы ваенную тэму. Ды і наогул трэба сказаць, што стыль Івана Пташнікаў фарміраваўся ў першую чаргу пад уздзеяннем уласнага жыщёвага вопыту і самога жыцця, якое пісьменнік (зразумела, у абсягах сваёй творчасці) ведае вельмі добра. У «Лонве» пануе атмасфера святла, ціхай радасці — і ў прыродзе, і ў людзях, якія, аднак, ніяк не могуць забыцца на перажытыя ў вайне жахі, не яе кроў, бязлітаснасць. Радасць і шчасце ў герояў Кузьмы Чорнага — у мінульых, у мірных днях. Сёння і заўтра — пакуль жахі і смерць. У І. Пташнікаў, наадварот. І ў гэтым адлюстроўваўся не толькі аб'ектыўны ход падзеі у жыцці, а і спецыфічны ракурс іх паказу празаікам, які ўмее «бачыць жыццё ў складаных, многалучных праявах, разумець маральныя патрабаванні да асноў жыцця» [3, с. 233]. Недарэмна (праўда, паволі, прыхавана) ідзе працэс герайзацыі дзейных асаб у І. Пташнікаў, хоць часам складаеца ўражанне, што гэтым ён робіць уступку жыццю і нават не дужа ахвотна прыме гэта. Каб пераканацца ў справядлівасці такога вываду і ў тым, як багацеюць вопыт і фарбы празаіка, даволі параўнаць аповесць «Тартак» і «Найдорф».

Подзвіг, які робяць Жаваранка і Алёшка («Найдорф») — гэта не штосьці выпадковае, вымушанае, або сляяное. Не толькі канстатацыя — вось як бывае ў жыцці. Дзейныя асобы «Найдорфа» ішлі да гэтага даўно і свядома. Яны маглі абысці небяспеку, іх ніхто не абавязваў рабіць тое, што яны рабілі. Ім загадвала сэрца, бо нельга было прыйсці міма таго, што яны бачылі, не выкарыстаць магчымасцей, якія прадстаўляліся ім. Інакш кажучы, герайчны пачатак жыцьцю у іх натурах, быў выхаваны папярэднім жыццём. Яго падагравала тое, што Л. Талстой называў «схаванай цеплынёй патрыятызму». А адсюль і амаль будзённыя характар подзвігу.

Разам з гэтым, а можа, і з прычыны гэтага ў І. Пташнікаў расце непрыміримасць да чалавечых хібаў, заган. Пазнаючы вайну, ён пазнае і якім няшчасцем могуць абрнущацца слабасць і заганы чалавека для другіх людзей, пра што сведчыць яго раман «Мсціжы» і зноў-такі аповесць «Найдорф». Чалавек павінен увайсці ў будучыню чыстым, высакародным. Вось за што змагаеца І. Пташнікаў у сваіх ваенных творах. Перадольваючы сваю неапраўданую насцярожанасць да вялікіх сацыяльных проблем, ён выходзіць на больш шырокія прасторы жыцця. Авадодаючы тэхнікай псіхалагічнага даследавання,

маючы мастацкую культуру і талент, мастак пачынае больш пільна ставіцца да сацыяльных праблем быцця, стараецца паказаць чалавека ў барацьбе, у складанасці яго сувязей з людзьмі, у перапляценнях яго асабістага лёсу з гісторыяй. Яго аповесць «Найдорф» — па-сутнасці твор пра тое, што дабро на Зямлі вынішчыць нельга, што цемра ніколі не здолее згасіць свято, бо ёсьць такія людзі, як Жаваранка і Алёшка.

Прычым мастацкае вырашэнне ў І. Пташнікава ніколі не аднастайнае. Пластыка пісьма дасягаецца моцным шчапленнем мікраэлементаў самых разнастайных мастацка-выяўленчых сродкаў (партрэтных штрыхоў і рысачак, пільнасцю ўвагі да зрухаў у акаляючым прыродным асяроддзі, мікразмен у быційным стане асобы і г. д.). І чым мацней тое шчапленне, tym трывалейшая сувязь пісьменнік — тэкст — чытач. Мастацкая дэталь-падрабязнасць дапамагае скрупулёзнаму даследаванню экзістэнцыяльнага стану дзейнай асобы, яна вытлумачвае той стан і падрыхтоўвае да далейшых учынкаў-дзеянняў персанажа. Усё гэта ў сваю чаргу спрыяе высокай нацыянальнай насычанасці вобразаў, бо аўтар выключна «адчувае ў вобразах беларускі матэрыял» [4, с. 91].

У «Найдорфе» прайвілася і яшчэ адна новая тэндэнцыя ў творчасці І. Пташнікава — вырасла мера ўмоўнасці і вобразы ўсё часцей пачалі ўзнімацца да ўзроўню сімвала. Такім вобразам-сімвалам стала само селішча Найдорф, якое дало назну аповесці. У ім адзін толькі раз пабываў Алёшка. Але чытач даведаецца пра яго гісторыю. Найдорф нябачна прысутнічае пры падзеях амаль увесь час — як арыенцір, як сведка. Недзе за ім грукоча бой, у напрамку яго ляцці самалёты, пад ім вісіць вузкі маладзік, Млечны Шлях канцом сваім таксама паказвае на Найдорф, ля Найдорфа гінуць Жаваранка і Алёшка. Цікава, што разам з Найдорфам пісьменнік гэтак жа часта звяртае сваю ўвагу і ўвагу сваіх персанажаў на Млечны Шлях.

Разам з tym тут хочацца зноў напомніць, што ваенныя творы К. Чорнага шмат падказалі сучасным пісьменнікам, якія пішуць пра значэнне для чалавека і грамадства духоўных і маральних каштоўнасцяў, пра неабходнасць чалавека пераканаўчых адказаў на адвечныя пытанні чалавечага быцця. Зразумела, не аднымі толькі мастакоўскімі здабыткамі К. Чорнага вызначаецца напрамак, у якім гістарычна развіваліся эстэтычныя ідэі І. Мележа, А. Адамовіча, В. Быкаўа, І. Чыгрынава, І. Пташнікава і інш. Аднак, калі б гэтых здабыткаў не было, то змест іх ідэй, сіла іх уздзеяння, магчыма, былі б іншымі.

Адны вучыліся і вучацца ў Кузьмы Чорнага, як служыць радзіме і часу, другія бяруць за эталон мастацкі ўзровень ягоных твораў, трэція працягваюць пошукі, што ён вёў, чацвёртыя наследуюць яго паэтыку... Такім чынам, чорнаўская традыцыя з удзячнасцю ўспрымаеца і засвойваеца літаратурнымі творцамі на ўсіх узроўнях арганізацыі мастацкіх тэкстаў.

Літаратура

1. Андраюк, С. А. Іван Пташнікаў // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Ін. літаратуры імя Я. Купалы; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Ляўшук. — Мінск: Бел. навука, 2002. — Т. 4., кн. 1. 1966—1985. — С. 490—521.

2. Марціновіч, А. З Mccіжаў бачны свет. Агляд творчасці І. Пташнікава / А. Марціновіч // Роднае слова. — 1992. — № 10. — С. 29—36.
3. Навуменка, І. Збор твораў: у 6 т. — 6 Т. Літаратурная крытыка / І. Навуменка. — Мінск: Маст. літ., 1984. — 535 с.
4. Шамякіна, Т. На лініі перасячэння / Т. Шамякіна. — Мінск: Маст. літ., 1981. — 143 с.

Ганна Мятліцкая (Мінск)

АРХЕТЫП СВЯТЛА Ў ЛІРЫЦЫ ЯЎГЕННІ ЯНІШЧЫЩ

Сапраўдная паэзія нараджаецца з падсвядомасці, уяўляе сабой стыхію падсвядомага, той плён, што прыносіцца натхненнем. Гэта яскрава сведчыць і творчасць адной з самых яркіх, самых адметных беларускіх паэтэс Я. Янішчыц, якая вызначаеца дамінаваннем пачуццяў, эмоцый. «Увогуле гавораць: талент — рэдкасць, ды самая сапраўдная рэдкасць на свеце — дар імправізатора. Паэтаў з гэтым дарам можна пералічыць на пальцах. Сярод іх найперш Адам Міцкевіч і Янка Купала, сюды можна аднесці яшчэ дваіх — Рыгора Барадуліна і Яўгенію Янішчыц. Чаму? Бо мелі шчасце бачыць феерычнасць іх натхнення, праста фантаннае выпырскванне іх вясёлкова-гуллівага слова, настрою, імгненнай рэакцыі на з’явы знешняга свету» [3, с. 61], — слушна заўважыў А. А. Лойка. У вершах Яўгеніі Янішчыц адлюстравалася душа беларускай жанчыны, шчырай, сумленнай, з багатай, мілагучнай мовай, з жаночай мудрасцю.

Лірыка Я. Янішчыц нібыта наскрозь пранізана святылом і блізкая да фольклорных вытокам. Фолькларызм, народная мелодыка, прыхаваныя ў вершах, з’яўляюцца яскравым сведчаннем знітаванасці яе творчага таленту з песеннай стыхіяй роднага Палесся. А народнае (фольклорнае) і звязана з архетыповым — адлюстроўвае яго, караніцца ў архетыпах нацыянальнага менталітэту.

У Я. Янішчыц, як, да прыкладу, і ў Я. Купалы, пейзаж, як правіла, мазаічны, складзены са штрыхоў. Усе вобразы святла ў паэтэсы станоўчыя, і адпаведна — гэта прыгожыя вобразы, адчуваеца, што аўтарка любіць гэтыя з’явы прыроды, падсвядома імкнецца, каб атрымаўся і станоўчы, і прыгожы вобраз адначасова. З гэтай мэтай паэтэса часта выкарыстоўвае памяншальныя суфіксы, накладанне назоўнікаў і іншыя сродкі мастацкай выразнасці. Прывядзеныя вобразы, дэталькі гарманічна ўплятаюцца ў лірычны малюнак верша, надаюць твору вобразнасць, метафорычнасць, дапамагаюць перадаць пэўны настрой.

Вобразы святла ў лірыцы Я. Янішчыц сустракаюцца вельмі часта. Гэта не толькі вобразы сонца, зорак, месяца, зор, але і кветак (рамонкі, лілеі і інш.), і птушак, і снегу, і многага іншага — усяго таго, што складае светлы бок жыцця. Пры гэтым няма амбівалентнасці вобраза снегу (хоць нам сустрэўся адмоўны вобраз завірухі), што адпавядала б славянскім міфалагічным уяўленням.

Яўгенія Янішчыц — тонкі лірык. Яе паэзія надзвычай метафорычная і вобразная. Для перадачы і добрага, і дрэннага ў жыцці, а таксама ў настроі